



Газета – надёжный друг!

Мы всегда  
рядом

Заканчивается  
подписка на II квартал

- Важно
- Полезно
- Интересно

Цена подписки:  
на месяц – 7,6 руб.,  
на квартал – 22,8 руб.

Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

# ДОБРУШСКИ КРАЙ

№23 (11042)

Серада

24 сакавіка 2021 года

## Пара для марафету



Працоўны настрой Вікторыі Хімянковай – выдатны

З масавага суботніка ў Баршчоўцы ў раёне пачаўся сезон  
вясновага добраўпарадкавання

Вікторыя Хімянкова працуе настаўнікам у Васільеўскай школе. Аднак з задавальненнем выйшла ў суботу на вуліцы Баршчоўкі, каб паўдзельнічаць у навядзенні парадку ў сваім аграгарадку. Педагог лічыць: кожны павінен уносіць уклад

у добраўпарадкаванні таго куточка, дзе жыве. І размова не толькі пра замацаваныя за прадпрыемствамі і арганізацыямі тэрыторыі. Парадак пачынаецца з уласных падвор'яў, палісаднікаў, месцаў агульнага карыстання.  
– Навядзенне парадку на зямлі

– не аднаразовая кампанія, – лічаць баршчоўцы. – Гэта праца не павінна спыняцца на працягу ўсяго года. І не патрэбна чакаць, пакуль нехта прымусяць нас узяць за мятлу ці рыдлёўку.

**Сяргей ВОЛЬГІН**  
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Общество

### Приди и поклонись



Добрушане  
присоединились к  
патриотической акции  
памяти, приуроченной  
к 78-й годовщине  
хатынской  
трагедии

с. 3

Хороший почин

### Символы героизма



Что думают жители  
района об инициативе  
заработать средства  
на реконструкцию  
мемориального  
комплекса

с. 2

Промышленность

### Наладка перед выпуском



Журналист «ДК»  
побывала на новом  
производстве  
и понаблюдала,  
как идет  
монтаж систем  
оборудования

с. 6

ISSN 2073-1000



погода

Долгота дня 12.28  
Луна

24, 25 марта – во Льве,  
26, 27 – в Деве



Полнолуние  
28 марта

25 марта

НОЧЬЮ -2...-4  
ДНЕМ +5...+7

Ясно.  
Без осадков.  
Ветер северный, 3-5 м/с

26 марта

НОЧЬЮ 0...-2  
ДНЕМ +4...+6

Сплошная облачность.  
Без осадков.  
Ветер северный, 3-5 м/с

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

# От качества сырья до порядка на территории

Президент посетил кожевенный завод в Гатово

**Александр Лукашенко ознакомился с технологическими процессами производства кожевенных товаров, с образцами производимой продукции и готовыми изделиями из нее, пообщался с представителями трудового коллектива предприятия.**

Кожевенная отрасль Беларуси представлена четырьмя предприятиями. Кроме завода в Гатово под Минском, это Бобруйский

кожевенный комбинат, Гродненское производственное кожевенное объединение и ООО «СКИНТЕХ». В работе предприятий отрасли сохраняются некоторые проблемные вопросы. Один из них касается качества поступающего кожевенного сырья.

Минское производственное кожевенное объединение является крупнейшим наиболее технически оснащенным кожевенным заво-

дом в Беларуси. Здесь работают почти 500 человек, среднемесячная зарплата – более 1 тысячи рублей.

Глава государства спросил у руководства предприятия, какие площади занимает завод. По словам генерального директора Ольги Политико, предприятие расположилось на территории 27 га, однако сегодня половина территории не задействована. Там стоят пустующие и непригодные строения.

Александр Лукашенко поинтересовался у губернатора Минской области Александра Турчина и у своего помощника Александра Косинца, почему до сих пор не решен вопрос с этими территориями. Ведь задача ставилась еще в 2014 году во время прошлого посещения завода Президентом. «Почему не был решен этот вопрос?» – спросил Глава государства.

Мнения у руководства предприятия и чиновников

разошлись: одни выступают за снос строений и отдачу земель под новые производства, кто-то считает, что старые цеха необходимо модернизировать и таким образом расширить кожевенное производство. Но окончательного решения нет.

Александр Лукашенко потребовал разобраться с этим вопросом и навести порядок на этой территории, чтобы земли не пропадали.

По материалам БелТА



КОМПЕТЕНТНО

## «Улица» грозит неприятностями

В Беларуси повысили штрафы и срок административного ареста за несанкционированные акции

**С 1 марта в Беларуси действует обновленный Кодекс об административных правонарушениях. Существенные изменения внесены и в известную статью 23.34 (сейчас это статья 24.23 КоАП). Более подробные разъяснения для читателей «ДК» дал прокурор района Павел ЧИРИКОВ.**

Принятым Кодексом ужесточена ответственность за участие в несанкционированных массовых мероприятиях: значительно повысились размеры штрафов и сроки административного ареста. Поэтому прежде чем пойти на какое-либо массовое мероприятие – митинг, уличное шествие, демонстрацию, пикетирование, – следует убедиться, что их проведение согласовано с местным органом власти. Если райисполком не давал согласия, то такое мероприятие считается несанкционированным. Участие в нем рассматривается как административное правонарушение.

Так, игнорирование порядка проведения массового мероприятия, а равно публичные призывы к его организации наказываются штрафом до ста базовых величин. При привлечении по этой статье повторно гражданина смогут оштрафовать на сумму до 200 базовых величин, или на 5800 рублей. Если подобные действия совершаются за вознаграждение, за них предусмотрен штраф в размере от 30 до 200 базовых.

А что же ожидает организатора массового мероприятия, если оно сопровождалось выплатой участникам материального вознаграждения? В обновленном документе говорится о штрафе для юридического лица, который может достигать 500 базовых величин.

Максимальный срок административного ареста за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, то есть одно правонарушение, по-прежнему составляет 15 суток. А вот за повторное в течение года участие грозит от 15 до 30 суток. Еще одно изменение: раньше при участии в незаконном массовом мероприятии можно было получить предупреждение. Теперь такая мера из КоАП исключена. При этом ввели новый вид административного взыскания – общественные работы.

Следует также отметить: организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также участие в них, квалифицируются по статье 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

За время избирательной кампании и в поствыборный период к административной ответственности привлечены свыше 10 жителей нашего района. С каждым проведена индивидуальная профилактическая работа. Случаев повторного нарушения общественного порядка этими гражданами не допущено.

Подготовила Людмила НАЗАРОВА



ЭКСПРЕС-АПЫТАННЕ

Што звязвае дабрушан з мемарыялам паблізу Гомеля

## Памяць, што нас яднае

*Ёсць у гісторыі даты, значнасць якіх не змяняецца з часам. І ёсць мясціны, гістарычны сэнс якіх дзесяцігоддзі толькі ўзмацняюць. Адна з такіх – месца базіравання партызанскага атраду «Бальшавік» на Гомельшчыне. Каб месца славы герояў партызанскага руху заставалася ў належным стане, запланавана яго рэканструкцыя. Фінансаванне праекта – сродкі, заробленыя на абласным суботніку. «ДК» пацікавіўся, што звязвае дабрушан з партызанскай старонкай Гомельшчыны.*

**Аляксандр СТАРАЦІТАРАЎ, старшыня райсавета ветэранаў:**

– У апошні раз быў там гадоў 10 таму, удзельнічаў у сустрэчы ветэранаў. Месца з моцнай энергетыкай. Такія ёсць і ў нашым раёне. Ва ўрочышчы Няцёша каля вёскі Уборак базіраваўся разведвальна-дыверсійны атрад Мікалая Кавалёва. Займаўся атрад тым жа, што і «Бальшавік», утвараны ў перыяд абароны Гомеля. Месца дыслакацыі яго цяпер называюць «Партызанская крынічка».

Дабрушане па-свойму ўшаноўваюць памяць пра гераізм партызанаў. У мінулым годзе была ўсталявана мемарыяльная дошка земляку-падпольшчыку Жэню Петранкову. Незадоўга да гэтага – Івану Крывенчанку. Іх прозвішчамі названы вуліцы райцэнтра.

**Алена ЛАПІНА, супрацоўнік раённага краязнаўчага музея:**

– На Добрушчыне таксама ёсць мясціны, якія адлюстроўваюць гісторыю Вялікай Айчыннай вайны. Месца з асаблівым сэнсам – былы хірургічны шпіталь у мар’інскіх лясах. На Гомельшчыне – месца дыслакацыі партызанскага атраду «Бальшавік». Такія мемарыялы нас аб’ядноўваюць. Тут адчуваеш сябе нашчадкамі герояў. Суботнік – самае малае, што мы можам зрабіць для ўшанавання памяці салдат Вялікай Перамогі.

**Святлана МІЛЁХІНА,**

**ветэран камсамольскага руху:**

– Упершыню пра атрад «Бальшавік» пачула яшчэ ў школьныя гады. СШ №2, якую скончыла ў 1977 годзе, носіць імя Героя Савецкага Саюза Фёдора Кухарава. «Партызанская крынічка», што знаходзіцца ў 11 кіламетрах ад Гомеля, – месца-сімвал у захаванні памяці пра ўсіх удзельнікаў вайны. У гэтым упэўнілася, калі была піянерважатай, працавала ў абласным камітэце камсамолу, хадзіла да «Крынічкі» са студэнтамі ГДУ імя Францыска Скарыны.

Надаць увагу такім сівалам, якім стаў мемарыял, ніколі не позна. Пазнаёмілася з праектам рэканструкцыі і шчыра парадавалася. Тут плануецца ўзвядзенне бліндажа, зямлянкі, іншых збудаванняў. Гэта надзвычай важна ў плане патрыятычнага выхавання моладзі.

Наталля ВАСІЛЬЕВА



НА СВЯЗИ

**27 марта с 8.00 до 13.00** в райисполкоме прием граждан проведет Дмитрий Иванович КОЗЕЛ, председатель райисполкома.

**27 марта с 9.00 до 12.00 по телефону 7-50-10** прямую телефонную линию с жителями района проведет Евгений Александрович ИГНАТЕНКО, первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома.

**25 марта с 10.00 до 12.00 по телефону 3-30-53** пройдет прямая телефонная линия с участием Елены Александровны ЗЕЛЕНКОВОЙ, начальника районного отдела Гомельского областного управления фонда социальной защиты населения.

**27 марта с 8.00 до 13.00** в приемной председателя райисполкома прием граждан проведет Александр Васильевич БАРАУЛЯ, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома.